


## Малая Родина — большая любовь


2018-2020 годы в Беларуси объявлены Годом малой родины. По словам главы государства, на принятие такого важного решения подвигли размышления о важности малой родины в судьбе каждого человека. "Она многолика. Для одних это родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для других - кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие страны, малой родиной стала Беларусь", - отметил Александр Лукашенко.

Сотрудниками научно-технической библиотеки к Году малой Родины подготовлена виртуальная выставка «Малая Родина – большая любовь», которая призвана еще раз обратить внимание на красоту, уникальность и неповторимость нашего края




**Князева, В. М. Падарожжа па Беларусі: Гарады і гарадскія пасёлкі / Вольга Князева. — Мн.: Беларусь, 2005. — 303 с.: іл.**

Гэта кніга ў выглядзе даведніка запрашае больш глыбока пазнаёміцца з гісторыяй гарадоў і пасёлкаў Беларусі, адчуць непарыўнасць сувязей паміж мінуўшчынай краіны і яе сённяшнім днём.




**Целеш, В. М. Гарады Беларусі на старых паштоўках = Towns of Belarus on Old-Time Postcards: [фотаальбом] / Вячка Целеш; [пераклад на англійскую мову У. Чарнышоў]. - Мінск: Беларусь, 2014. - 255, [1] с.**

Дзякуючы паштовым карткам назапасіўся багаты ілюстрацыйны матэрыял аб беларускіх гарадах і мястэчках. І хоць старыя паштоўкі часам маюць слабую фотамастацкую якасць, аднак з'яўляюцца цікавым летапісам мінулай эпохі, каштоўным навукова-дапаможным іканаграфічным матэрыялам для кразнаўцаў.




**Рэспубліка Беларусь. Вобласці і раёны: энцыклапедычны даведнік; сотрудн. Л. В. Календа; перакл. на англ. мову А. У. Таболіч; перакл. на ням. мову М. І. Кур`янка. - Мн.: БЭ, 2004. – 567 с.**

У кнізе выкарыстана інфармацыйная база энцыклапедычных выданняў, а таксама матэрыялы, якія прадаставілі абласныя, раённыя і гарадскія выканкомы. Фота: з УП «БЕЛНДІПГОРАДАБУДАУНІЦТВА», абласных, раённых, гарадскіх выканкомаў, А. П. Дрыбаса; сучасныя гербы прадастаўлены Камітэтам па архівах і справаходстве пры СМ Рэспублікі Беларусь.




**Адамушко, В. И. Гербы и флаги Беларуси [Текст] / В. И. Адамушко; оформл. А. И. Дрибаса и рис. Н. Купавы. - Мн.: Беларусь, 2006. – 253 с.**

Книга посвящена официальным геральдическим символам — гербам и флагам административно-территориальных и территориальных единиц, зарегистрированным в Государственном геральдическом регистре Республики Беларусь (1994— 2006 гг.). Включает информацию о Гомеле и Гомельской области.




**Долготович, Б.Д. Почетные граждане белорусских городов: биограф, справочник / Б.Д. Долготович. — Минск: Беларусь, 2008. — 368 с.: ил.**

В книге впервые в Республике Беларусь собраны биографические сведения более чем о 900 почетных гражданах белорусских городов. Имеется раздел посвященный почетным гражданам Гомельской области.



**Чантурия В. А. Памятники и памятные места  
Беларуси / В. А.Чантурия, Ю. В.Чантурия. - Минск:  
Харвест, 2015. – 416 с.: ил.**


Издание посвящено выдающимся памятникам архитектуры и истории Беларуси, знакомит читателя с достопримечательностями древних городов - Минска, Гродно, Витебска, Полоцка, Гомеля, Бреста и других. Книга богато иллюстрирована и адресована всем, кто интересуется замечательной культурой белорусской земли.



**Ткачев, М.А. Замки Беларуси / М.А. Ткачев. — 3-е  
изд. — Минск: Беларусь, 2007. —200 с.: ил.**

В этой книге, созданной на основе богатого фактического материала, рассказано о памятниках оборонного зодчества, которые расположены на территории Беларуси, об истории их возникновения, а также о важных исторических событиях, связанных с ними.


Один из разделов посвящен гомельским укреплениям.



**Регионы Беларуси: энциклопедия. В 7 т. Т. 3. Гомельская область. В 2 кн. / ред кол. : Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2012. — 400 с. : ил.**



Энциклопедия «Регионы Беларуси» — универсальное многотомное издание, каждый том которого посвящен отдельной области Республики Беларусь. 3-й том энциклопедии, изданный в 2-х книгах, посвящен Гомельской области. В энциклопедии в систематизированном порядке дана информация обо всех сферах жизни области: природе, истории, экономике, культуре, здравоохранении, образовании, социальной сфере, народном творчестве.



**Гарады і вёскі Беларусі: Энциклопедыя. Т. 2, кн. 2. Гомельская вобласць / С. В. Марцэлеў; Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. — 520 с.: іл.**



Шматтомнае энцыклапедычнае выданне, у якім на падставе навейшых архіўных і інш. крыніц, адлюстраваны гісторыя і сучасны эканамічны і культурны стан усіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак Беларусі: 6 абласцей, 118 раёнаў, а таксама ўсіх населеных пунктаў кожнага раёна, уключаючы і тыя, якія зараз перасталі існаваць.



**Такоева И. Т. Гомельская губерния: Как всё начиналось. Неизвестные страницы / Ирина Такоева, под общ. ред. Владимира Дворника; науч. ред. Валентина Лебедева - Гомель : Редакция газеты «Гомельская правда», 2014. - 288 с.: ил.**

В издании на основе архивно-документальных материалов в жанре хроники раскрываются исторические обстоятельства, обусловившие создание в апреле 1919 года новой административно-территориальной единицы - Гомельской губернии. Переломные для страны и региона события, связанные с последствиями Первой мировой войны и Октябрьской революции, показаны глазами их очевидцев - представителей разных политических сил и лагерей.



**Дорога длиною в жизнь / редколл. В. П. Минков и др. — Гомель: Редакция газеты «Гомельская праўда», 2018. — 207 с.**

Книга посвящена 80-летию КПРСУП «Гомельоблдорстрой». В ней рассказывается об истории, этапах развития, вехах модернизации и становления предприятия, а также о структуре и основных видах деятельности сегодня.




**Прыкметы і павер'і Гомельшчыны / укладанне, сістэматызацыя, тэксталагічная праца, уступныя артыкулы В. С. Новак, А. А. Кастрыца. - Гомель: Барк, 2007. - 224 с.**

У кнізе прадстаўлены сучасныя запісы прыкмет і павер'яў, зробленыя у экспедыцыях студэнтамі, аспірантамі і выкладчыкамі УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны» на тэрыторыі Гомельшчыны. Многія з іх, страціўшы магічнае значэнне, захоўваюцца у пасіўнай памяці носьбітаў, а многія ж і сёння запатрабаваны людзьмі у побыце, гаспадарчай дзейнасці і сямейным жыцці. Гэта цікавая настольная кніга народных правілаў, мудрых засярог, трапных спаконвечных назіранняў і міфалагічных уяўленняў.




**Рогалеў, А. Ф. Назвы Бацькаўшчыны (тапанімія Беларусі) / А. Ф. Рогалеў. - Гомель: Барк, 2008. - 216 с.**

У кнізе апавядаецца пра паходжанне назваў населеных пунктаў і водных аб'ектаў з розных раёнаў Беларусі. Аналіз геаграфічных імёнаў дае магчымаад рэканструяваць тыя старонкі мінулага, якія не адлюстраваны ў пісьмовых крыніцах. Прапануюцца таксама некаторыя цікавыя і малавядомыя гістарычныя факты. Навуковы падыход да выкладання матэрыялу спалучаецца з мастацка-публіцыстычным стылем, уласцівым аўтару, што робіць кнігу даступнай самаму шырокаму колу чытачоў.



**Поболь Л. Д. Древности Туровщины / Л. Д. Поболь; Науч. ред. О. Н. Левко. — 2-е изд., доп. и перераб. — Мн. Бел. наука, 2004. — 143 с.**

В книге представлен полный свод археологических памятников Туровского междуречья Припяти-Ствиги. Автором в 1961, 1964 гг. выявлен и обследован ряд стоянок каменного и бронзового веков, поселений и могильников эпохи железа и раннего средневековья на данной территории. Полученные материалы дополнены сведениями из архивов, публикаций.




**Рогалев, А.Ф. От Гомиюка до Гомеля: Городская старина в фактах, именах, лицах [Текст] / А.Ф. Рогалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Гомель: Общество с дополнительной ответственностью «Барк», 2006. - 220 с.**

В книге в форме научно-художественных очерков, связанных единой темой - историей Гомеля, анализируются местные генеалогические и топонимические предания, рассказывается о формировании отдельных улиц и районов города, рисуются портреты «творцов» местной истории - гомельских правителей (вельмож, князей, магнатов, старост). Впервые предлагается реконструкция языческих имен радимичей, обитавших в прежние времена в Посожье. Дается толкование имен и фамилий жителей Гомеля разного времени.


**Гомель. Фотоальбом / И. Андржеевская, О. Белосов, Н. Белькович [и др.]. — Гомель: КИПУП «Сож», 2005. — 25 с.**

В альбоме собраны фотографии самых ярких и запоминающихся мест города. Как и все города, Гомель имеет свои «визитные карточки». Это — дворцово-парковый ансамбль, река Сож, зрелищно-культурный комплекс «Гомельский государственный цирк» и еще множество неповторимых мест, по которым город можно читать, словно захватывающую книгу.



**Чернатов, В.М. Станислав Шабуневский / В.М.Чернатов. — Мн.: Беларусь, 2005. — 95 с.: ил.**

Книга посвящена жизни и творчеству нашего земляка, талантливого, самобытного художника, вписавшего яркие страницы в архитектурное наследие Гомеля конца XIX — первой трети XX в. Здесь Станислав Шабуневский сформировался как мастер и в течение 35 лет способствовал созданию архитектурно-строительного облика города. Зодчий стал автором проектов основных зданий и сооружений в центральной части Гомеля. Многие работы архитектора вошли в сокровищницу белорусской культуры.



**Рогалев, А. Ф. Гомель. Страницы древней истории, формирование улиц, местные тайны и загадки / А. Ф. Рогалев. - Гомель: Барк, 2014. - 248 с.**

В книге в форме очерков, связанных единой темой, анализируются местные предания, давние культы и обряды. Внимание читателей привлечёт детальное описание того, как рос Гомель с конца XVIII века и как происходило формирование улиц города. Специально анализируются феномены, квалифицируемые обычно как паранормальные явления, которые засвидетельствованы в пределах города и ближайших окрестностях.



**Макушников О.А. Гомель с древнейших времён до конца XVIII века. Историкокраеведческий очерк /О.А. Макушников. — 2-е изд. — Гомель: Барк, 2010.-244 с.**

На основании данных археологических раскопок и письменных источников воссоздается картина расселения и жизни первобытных людей в Нижнем Посожье, раскрывается процесс зарождения и становления древнейшего на юго-востоке Беларуси города – Гомеля. Публикуемое приложение документов (летописные, дипломатические, юридические и другие материалы) является наиболее полным собранием письменных источников по истории Гомеля и его окрестностей периода средневековья и нового времени (до 1772 г.).




**Виноградов Л. Гомель. Его прошлое и настоящее. 1142-1900 гг. / Л. Виноградов. - Гомель: КИПУП «Сож», 2005. - 48 с., [4] с. - Репринт, изд.: Л. Виноградовъ. Гомель. Его прошлое и настоящее. 1142-1900 г. - Москва. Типография Н. Н. Шарапова. Кудринская ул., д. Кирьевой. 1900.**

Репринтное воспроизведение издания 1900 года из фондов Гомельского областного краеведческого музея.




**Морозов В. Ф. Гомель классический. Эпоха. Меценаты. Архитектура. — Мн.: Изд-во "Четыре четверти", 1997. — 336 с., ил.**

Книга знакомит читателей с историей и архитектурой белорусского города Гомеля эпохи классицизма, с деятельностью его владельцев — выдающихся представителей российского дворянства — графа П. А. Румянцева, графа Н. П. Румянцева и князя И. Ф. Паскевича, воплотивших в Гомеле мечты европейских просветителей о создании идеальных условий для жизни людей и построивших здесь усадьбу, ставшую по высказываниям современников одной из самых богатых и благоустроенных в Российской империи.



**Любимый Гомель [Изоматериал] = Любімы Гомель = Lovely Gomel / сост. и худож. С. Ноздрин-Плотницкая; фото: Ю. Бирюков [и др.]; текст: А. Железнякова [и др.]; пер. на англ. О. Минчукова. - Гомель: Вечерний Гомель. - Медиа, 2010. – 239 с.**

Альбом, который предлагается вашему вниманию — это запечатленное в фотографиях повествование об истории и культуре города Гомеля об его жителях воплотивших в жизнь мечту предыдущих поколений и сделавших родной город таким, каким вы можете увидеть его сегодня: красивым и чистым, уютным и благоустроенным.



**Строительная летопись города / Б. М. Захарин, Ю. Э. Глушаков, А. В. Коноваленко, А. А. Чачин.- Гомель : Издательский дом «Вечерний Гомель-Медиа», 2011. - 343 с.: ил.**

Книга посвящена строителям Гомеля - одного из красивейших областных центров Беларуси, людям, стоявшим у истоков его рождения, становления, а также тем, кто сегодня своим трудом приумножает его славу.